

**ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛІ ЎЎЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ**  
**ŽADOST O VYSTAVENÍ VSTUPNÍHO VHZA NA ЎZEMNÍ**  
**REPUBLIKY BĚLORUSKO**

1. Прозвішча/ Příjmení		4. Пол/ Pohlaví		Фотаздымак / Foto																																								
2. Імя/ Jméno		<input type="checkbox"/> мужчынскі/muž																																										
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna		<input type="checkbox"/> жаночы/žena																																										
5. Дата нараджэння/Datum narození		6. Месца нараджэння/Místo narození																																										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table>												(den / měsíc/ rok)										краіна/ země..... горад/ město..... раён(вобласць)/okres .....																						
(den / měsíc/ rok)																																												
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost současně		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ v případě změny uved`te dřívější občanství																																										
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў)/ Datum změny občanství																																										
8. Тып пашпарта/ Druh pasu		9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu		10. Дата выдачы/ Datum vydání																																								
<input type="checkbox"/> звычайны / cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatický <input type="checkbox"/> службовы / služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент / jiný doklad .....		11. Кім выдадзены/ Vydán kým		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table>											(den / měsíc/ rok)																													
(den / měsíc/ rok)																																												
		13. Дзе выдадзены/ Místo vydání		12. Тэрмін дзеяння/ Platnost do																																								
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table>											(den / měsíc/ rok)																													
(den / měsíc/ rok)																																												
14. Месца працы / Zaměstnání		Займаемая пасада / vykonávaná funkce..... работадаўца / zaměstnavatel.....																																										
15. Службовы адрас/ Adresa zaměstnání		дом / dům ..... вуліца / ulice ..... горад (населены пункт) / město(obec)..... раён(вобласць)/ okres..... краіна / země ..... тэлефон/ telefon ..... e-mail .....																																										
16. Тып візы/ Druh víza		<input type="checkbox"/> транзітная / tranzitní <input type="checkbox"/> кароткачасовая / krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / dlouhodobé		17. Віза / vízum																																								
				<input type="checkbox"/> групавая / skupinové <input type="checkbox"/> індывідуальная / individuální																																								
18. Колькасць уездаў/ Počet vstupů		<input type="checkbox"/> аднаразовая / Jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая / Dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая / multivstupní		19. Тэрмін знаходжання / Doba pobytu																																								
				..... сутак / dnu																																								
20. Тэрмін дзеяння візы/ Platnost		з/ od		па/ do																																								
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table>												(den / měsíc/ rok)										<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(den / měsíc/ rok)</td> </tr> </table>											(den / měsíc/ rok)									
(den / měsíc/ rok)																																												
(den / měsíc/ rok)																																												
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Nazev zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná																																												
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby		дом(кватэра)/ dům (byt)..... вуліца/ ulice ..... горад (населены пункт)/ město(obec) ..... раён(вобласць)/ okres..... тэлефон/ telefon ..... e-mail .....																																										
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku		дом (кватэра)/ dům (byt)..... вуліца / ulice ..... горад (населены пункт) / město(obec)..... раён(вобласць)/ okres..... гасцініца / hotel.....																																										
24. Мэта візіту (падрабязна)/ Účel návštěvy (podrobně)																																												
25. Дамашні адрас/ Adresa bydliště		дом(кватэра)/ dům (byt)..... вуліца/ ulice ..... горад (населены пункт)/ město(obec) ..... раён(вобласць)/ okres ..... Краіна / země ..... тэлефон/ telefon ..... e-mail .....																																										

**Služební záznamy / Службовыя адзнакі**

- Дата звароту**  
 .....
- Падставы:**  
 сапраўдны пашпарт  
 візавая падтрымка  
 фінансавыя сродкі  
 страхоўка  
 інтэрв'ю
- Рашэнне по звароту:**  
 станоўчае  
 адмоўнае
- Тып візы:**  
 В  
 С  
 D
- Кратнасць візы:**  
 1  
 2  
 шм
- Мэта візіту**  
 без права працы па найму  
 гуманітарная  
 дыпламатычная  
 з правам працы па найму  
 наведванне месцаў пахавання  
 на сталае жыхарства  
 прыватная  
 рэлігійная дзейнасць  
 службовая  
 транзіт  
 турызм  
 у мэтах вучобы  
 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах
- Сапраўдная**  
 з.....  
 па.....
- Віза № BLR**  
 .....

<b>26.</b> Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku <input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/ne  Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту / Pokud ano, uveďte dobu, místo a účel předchozí návštěvy		калі/ kdy.....  дзе/ kde.....  з якой мэтай/ cíl cesty.....																	
<b>27.</b> Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky (během tohoto roku)																			
<b>28.</b> Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska <input type="checkbox"/> не / ne <input type="checkbox"/> так / ano    калі / kdy .....																			
<b>29.</b> Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства / Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů  <input type="checkbox"/> не / ne <input type="checkbox"/> так / ano    калі / kdy .....    дзе / kde .....  Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Pozitivní odpověď znamená zákonitě odmítnutí obdržení běloruského víza nicméně v tomto případě je žádoucí abyste osobně se setkal(a) s pracovníkem konzulárního úřadu																			
<b>30.</b> Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn (á) z nějaké země <input type="checkbox"/> не / ne <input type="checkbox"/> так / ano		калі / kdy .....  з якой краіны / země .....																	
<b>31.</b> Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Dopravní prostředek pro vjezd do Běloruska		<b>32.</b> Маршрут руху/ Trasa cesty																	
<b>33.</b> Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajištění pobyt v Bělorusku  <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / hotovost <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / kreditní karty  <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / cestovní šeky <input type="checkbox"/> білеты / jízdenky  <input type="checkbox"/> пражыванне / ubytování		<b>34.</b> Медыцынская страхавая арганізацыя/ Název zdravotní pojišťovny ..... нумар страхавога поліца / Číslo zdravotního pojištění.....  тэрмін дзеяння страхавога поліца / Doba platnosti pojištění .....																	
<b>35.</b> Сямейнае становішча/ Rodinný stav		<input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vdaná) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ rozvedený(á) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ vdovec (vdova)																	
<b>36.</b> Фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy)		<b>37.</b> Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy) za svobodna																	
<b>38.</b> Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Jméno, případně jiná jména muže (ženy)		<b>39.</b> Грамадзянства мужа(жонкі)/ státní příslušnost muže (ženy)																	
		<b>40.</b> Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Datum narození muže (ženy)																	
		<b>41.</b> Месца нараджэння мужа (жонкі)/ místo narození muže (ženy)																	
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(den / měsíc / rok)</td> </tr> </table>										(den / měsíc / rok)							
(den / měsíc / rok)																			
<b>42.</b> Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ údaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu																			
прозвішча/ příjmení	імя/ iméno	дата і месца нараджэння/ datum a místo narození																	
<b>43. Дэкларацыя:</b> я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./																			
<b>Prohlášení:</b> prohláším že uvedená v tomto dotazníku informace je úplná a správná. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným organum a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza																			
<b>44.</b> Асабісты подпіс / Podpis		<b>45.</b> Дата запаўнення / Datum																	